

Клімаў І.П. (Мінск)

**ЮРЫДЫЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ Ў СТАТУЦЕ
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1588 г.:
ПРАБЛЕМА ВЫЛУЧЭННЯ І АПІСАННЯ**

Тэрмін – слова або словазлучэнне, што пазначае і адлюстроўвае паняцце пэўнай галіны спецыяльных ведаў (тых, якія не вынікаюць са штодзённых зносін і патрабуюць падрыхтоўкі). Тэрмін у кантэксце свайго тэрміналагічнага ўжывання мае дакладнае, акрэсленае значэнне і пазбаўлены экспрэсійнай афарбоўкі. У адрозненне ад слоў агульнай мовы тэрміны не звязаны з кантэкстам і ў межах сваіх паняццяў павінны быць адназначнымі, сістэмнымі, стылістычна нейтральнымі.

У дачыненні да дыяхранічнага матэрыялу праблема тэрміна ў айчыннай навуцы пакуль не распрацавана, хаця ўвага да тэрміналогіі старабеларускай мовы пачала звяртацца ўжо з сярэдзіны XX ст. У сучаснасці беларуская тэрміналогія дастаткова развітая галіна ведаў, аднак многія яе набыткі (напрыклад, крытэрыі вызначэння і характеристыстыкі тэрміна) не могуць прыкладацца да старабеларускага матэрыялу (ва ўсякім выпадку, аўтаматычна). Напрыклад, такія параметры тэрміна, як дакладнасць, адназначнасць, сцісласць і сістэмнасць (не кожучы ўжо пра стылістычную нейтральнасць) з цяжкасцю могуць быць аргументаваны дыяхранічным матэрыялам і фактычна губляюць сваё значэнне ў данарматыўную эпоху. Даследчыкі канстатуюць, што старабеларускім тэрмінам уласціва семантычная дынамічнасць – «адносна свободнае вар’іраванне значэння ў залежнасці ад кантэксту» [3, с. 126], наяўнасць пераносных значэнняў або нават канатацый. Таму ў старабеларускай тэрміналогіі шырока

прадстаўлены з'явы полісемі і аманімі, уласцівія і астатній мове. Да таго ж тэрміны не заўжды мелі стабільнае ўжыванне і маглі сіна-німізацца, асабліва за кошт запазычання. У такіх умовах цяжка сфармуляваць строгія патрабаванні да тэрміна.

Здаецца, што некаторыя ўласцівасці тэрміна на дыхранічным матэрыяле набываюць новы змест ці іншы акцэнт. Так, матывава-насць тэрміна ў дачыненні да старабеларускага матэрыялу можа разумецца як сувязь з агульнаўжывальным словам (ці з іншамоўным словам у выпадку запазычання), на базе якога ўтвораны тэрмін. У дачыненні да такога слова тэрмін выступае як спецыяльная лексічная адзінка.

Яшчэ адна важная тэарэтычная проблема – вызначэнне меж юрыдычнай тэрміналогіі (тэрмінасістэмы) у дачыненні да астатній старабеларускай лексікі. Па ідэі, гэту тэрмінасістэму мусіць фарміра-ваць тэрміны юрыдычнай сферы, а таксама судова-працэсуальнай практикі і звязанай з ёю адміністрацыйнай дзеянасці. Даследчыкі звычайна ўключаюць сюды лексіку судаводства (законъ, право, *устав(a)*, *уставляти*, *установе*, *статутъ*, *вырокъ*, *искъ*, *истецъ*, *сумяжа/сумяжнікъ*, *тязжа*, *жалоба*, *жалобный*, *жалобникъ*, *поворъ*, *скарга*, *сторона*, *судъ*, *судья*, *трибуналъ*, *трибуналистъ* і інш.), слова, што пазначаюць злачынства і злачынцаў (выступній, *выступокъ*, *выступъ*, *гвалтовникъ*, *грабежъ*, *грабежнікъ*, *разбой*, *разбойникъ* і інш.), а таксама выканануючую дзеянасць суда [5, с. 6, 7–12]. Аднак і больш дэталізаваная класіфікацыя ахоплівае няшмат групп: назвы агульных прававых паняццяў (законъ, право, судъ, *присудъ* і інш.), назвы злачынстваў і злачынцаў (нахожене, находъ, наездъ, разбой, грабежъ, *пограблене*, *пожога*, *запалене*, (з)битье, бой, забойство, звада, голова як ‘забойца’ і як ‘забойства’, головицна, головной і інш.), слова, звязаныя з судовым працэсам (рокъ, справа, дело, сторона, истецъ, рота, присяга, вина, виноватый, жалоба, жалобникъ, жеребей, (с)противникъ, лицо, порука, сведокъ, сокъ, урадникъ, турма і інш.) або якія адлюстроўваюць натарыяльную дзеянасць суда (даръ, *выпись*, *записъ*, *подпись*, долгъ, *должникъ* як ‘debitor’ і як ‘creditor’ і інш.) [1, с. 173–194].

Сапраўды, у кодэксах права даволі цяжка адмежаваць юрыдычныя тэрміны ад сацыяльных, палітычных, гаспадарча-еканамічных. Таму нясна, ці варта далучаць да юрыдычнай тэрміналогіі іншыя спецыяльныя тэрмінасістэмы (напрыклад, назвы асоб паводле сацыяльнага становішча пасады, якую яны займаюць, назвы адміністра-

цыйна-тэрытарыяльных адзінак, органаў улады і іх функцый, афіцыйнай дакументацыі, плацяжоў і г. д.), паколькі іх семантыка часткова перакрыжоўваецца з юрыдычнай тэрміналогіяй [2]). Справа ў тым, што любы тэрмін здольны быць членам некалькіх тэрміналогій. Таму варта спецыяльна разгледзець пытанне, у якой ступені тэрміны сумежных галін могуць уключацца ў склад юрыдычнай тэрміналогіі, прадстаўленай у старабеларускіх кодэксах права.

Вылучэнне юрыдычнай тэрміналагічнай лексікі ў старабеларускіх тэкстах з'яўляецца даволі складанай задачай у тэарэтычных і практычных адносінах.

У існуючых працах даследчыкі вымушаны аналізаваць кантэксты выкарыстання тэрмінаў, звяртаючыся да розных актавых помнікаў (звычайна, выпадкова абраных), а таксама да асобных помнікаў царкоўнаславянскага пісьменства (якое называеца звычайна старажытнарускім) і часам нават маскоўскага [1; 3; 4; 5; 7; 8]. У некаторых выпадках даследчыкам даводзіцца ўлічваць яшчэ і пазатэкставую рэальнасць (тую сітуацыю, якая апісваецца ў тэксле), наколькі яна вядома ў сучаснасці. Сітуацыя ўскладняецца шэрагам практычных і тэарэтычных проблем па семантыцы тэрмінаў даўняга права, адмежаванні іх ад агульнаўжывальнай лексікі. Атрыманыя такім шляхам вынікі даволі сціплыя: пералік юрыдычных тэрмінаў абмяжоўваюцца некалькімі дзесяткамі. Такое становішча, зразумела, не можа задаволіць сучасныя патрэбы ні лексікалогіі, ні лексікаграфіі.

Пэўнае вырашэнне сітуацыі бачыцца ў больш строгім адборы кропіц для вылучэння юрыдычнай тэрміналогіі і ў больш фармальных крытэрыях для аналізу яе семантыкі. У прыватнасці, прапануеца не выкарыстоўваць правапрымняльныя тэксты (акты і іншыя дакументы розных прававых інстанций Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, нават найвышэйшых). Такія тэксты апісваюць розныя канкрэтныя выпадкі і калізіі, і таму юрыдычныя тэрміны ў іх могуць ужывацца з рознымі значэннямі (у тым ліку агульнамоўнымі). Аналіз такіх кантэкстаў патрабуе значных намаганняў, але дае малазначныя або прадказальныя вынікі. Таму прапануеца засяродзіцца толькі на нарматыўных прававых дакументах – кадыфікацыйных помніках права ВКЛ, узорам якога з'яўляецца, у прыватнасці, Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г., таксама Трыбунал абаватэлем Вялікага Княства Літоўскага 1586 г. Здаецца, што якраз у кодэксах права юрыдычныя тэрміны будуть захоўваць свае ўласцівасці спецыяльнага наймення і выконваць ролю намінанта

спецыяльнага паняцца. Абмежаванне даследавання прававымі кодэксамі мае яшчэ і той станоўчы бок, што дазваляе вытлумачыць юрыдычныя тэрміны ў межах саміх тэкстаў, не звяртаючыся да іншых кантэкстаў (нават унутры самога кодэкса), а галоўнае – да пазатэкстовых рэалій, часта невядомых ці паўядомых сучаснаму даследчыку.

Тэрміналагічная сістэма нарматыўных прававых кодэксаў стваралася не ў дачыненні да канкрэтных юрыдычных спраў ці калізій, а ў нейкай «чыстай» ідэйна-семантычнай прасторы (што б ні разумелася пад ёй). Такая прастора ўлічвала розныя канкрэтныя сітуацыі і калізіі (і часта грунтавалася на іх або спрабавала неяк улічыць і дэталізаваць), аднак у абагульненым і сінтэзаваным выглядзе. Што больш важна, такое абагульненне і сінтэзование было ўжо праведзена ўнутры тагачаснай даўняй мовы і на падставе кампетэнцыі не сучаснага даследчыка, а носьбітаў тагачаснай мовы – кадэфікатараў даўняга права. Тому кодэксы даўняга права могучы служыць дастатковая надзейнай крыніцай матэрыялу для вылучэння і апісання юрыдычнай тэрміналогіі старабеларускай мовы.

Першае, што кідаецца ў вочы пры сістэматызацыі тэрміналогіі права ВКЛ, – значная доля ў ім наменклатурных назваў. Пад наменклатурай разумеецца сістэма назваў для асобных паняццяў, якія маюць сувязь з іншым паняццем, што выступае для іх у якасці аба-гульненага ці родавага. Эта значыць, што наменклатурныя назвы звязаны паміж сабой як асобныя кампаненты нейкага адзінага паняційнага поля. Такіх наменклатурных груповак у юрыдычнай тэрміналогіі Статута вылучаеца нямала: назвы дзеянняў, станаў, пасад, асоб, дакументаў і інш. Так, тэрмін *листъ* ‘дакумент, акт’ мае ў Статуте значную колькасць спецыфікаций, што называюць яго розныя віды: *листъ баничный, виновный, верячий, вечистый, вливковый / влевковый, вольный, выводчий/выводный, (вы)дельчий, вызволенный, вызнанный, господарский, граничный, даровный, де(m)укован(n)ый, дозволен(n)ый, докончальный, (з)еднальный, жаловальный, железный, завитый, заводчий, закривальный, закупный, заменный, записанный, заповедный, заручный, заставный / зоставный, (к)глейтовый, отвористый/отворный/от(m)вороный, позовный, причинный, упоминальный і г. д.* Наменклатурныя назвы ў Статуте Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. у пераважнай большасці ўяўляюць сабой тэрміны-словазлучэнні (звычайна з дапасаваным азначэннем), у сувязі з чым

пры іх апісанні паўстае праблема ўстойлівасці тэрмінаў: наколькі тэрміналагічныя характар маюць такія словазлучэнні.

Можна меркаваць, што некаторая частка лексікі ў Статуте Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. будзе мець вузкае ці адно значэнне, а таму лёгка адпавядзяць крытэру тэрміна. Гэта тычыцца перш за ёсё запазычанай лексікі [5, с. 14–15].

У гэтым плане асабліва вызначаюцца лацінізмы (іх склад у юрыдычнай тэрмінастэме помніка вывучаны ў А.Ю. Мусарына, іх запазычанне часта было выкліканы менавіта памкненнем пазбегнуць агульнаўжывальнага ці шматзначнага слова, як правіла, з аўтаhtonнай, славянскай лексікі) [5, с. 14]. Дакладнасць і выразнасць тэрмінаў забяспечвалася ўжываннем іншамоўных, у асноўным лацінскіх эквівалентаў [5, с. 14]. Падобных лацінізмаў у Статуте нямала: *апелевати, апеляцыя/апэляцыя, экспетатива/экспетатыва, комисаръ, лимитация, прокураторъ, пропозыцыя, тестаментъ/тэстаментъ, екзекуторъ/экзекуторъ* і інш. Аднак адназначнасць лацінізмаў вытрымліваецца далёка не заўжды, напрыклад: *артыкуль* як ‘тэкст’ (заканадаўчы) і як ‘прававая норма’ (правіла, выкладзенае ў такім тэксле); *мандатъ* як ‘документ’ і як ‘права (дазвол) на выкананне пэўных дзеянняў’ (як правіла, выкладзенае ў мандаце), *прывиль* як ‘тэкст прывілеі’ і як ‘пэўнае права ці абавязак, нададзены такой прывілеі’. Гэта ўласціва, як правіла, часта ўжывальным/глыбей (раней) засвоеным лацінізмам старабеларускай мовы і павінна ўлічвацца пры даследаванні.

Значна менш упэўненасці наконт паланізмаў, даволі частых у лексіцы Статута. Нават тыя паланізмы, што здаюцца рэдкімі (а таму з большай верагоднасцю адназначнымі), могуць мець некалькі значэнні: *фол(ъ)га, фол(ъ)говати, шафовати* ‘распарараджацца’, *шихованье* і інш. Некаторыя паланізмы, рэдкія ў іншых старабеларускіх помніках, сустракаюцца ў Статуте вельмі часта. Таму іншамоўнае паходжанне і рэдкасць ужывання ў дачыненні да паланізмаў ужо не можа служыць дыягнастычнай прыметай.

Асноўная маса юрыдычных тэрмінаў Статута ўсходнеславянскага паходжання. Гэта ўздымае пытанні пра: а) адмежаванне тэрміналагічнай лексікі ад агульнаўжывальнай лексікі; б) вылучэнне тэрміналагічнага (юрыдычнага) значэння ў семантыцы агульнаўжывальнага слова (напрыклад, *гостъ, мера, наданье, подтирати*) – пра тэрміналагічнасць значэння (у тым ці іншым кантэксце). Напрыклад, агульнаўжывальнае слова *люди* ў Статуте Вялікага Княства Літоўскага ужыва-

еца пераважна ў тэрміналагічным значэнні, пазначаючы пэўную сацыяльную катэгорыю. Такое значэнне лёгка вылучаецца ў адпаведных кантэкстах на працягу ўсяго кодэкса.

Апрача паходжання ці ўжывальнасці варта выкарыстоўваць і дадатковыя паказчыкі тэрміналагічнасці слова. Гэта перш за ёсё сінтаксічныя і марфалагічныя паказчыкі (прытым, што дзеясловы таксама павінны ўключацца ў склад тэрміналогіі [8]).

Важным паказчыкам тэрміналагічнасці служыць наяўнасць пры агульнаўжывальным словам азначэнняў (як дапасаваных, так і недапасаваных), якія ўдакладняюць яго. Такія азначэнні могуць устойліва ўжывацца пры тэрміне на працягу ўсяго кодэкса. Прыкладам можа служыць сацыяльная тэрміналогія з назоўнікам *люди*: *люди простые, люди народу простого, люди простого стану, люди пенежные, люди служебные, люди шляхецкие, люди отчизны, люди материальные и т. д.* Семантыка азначэнняў у дадзеных прыкладах сведчыць пра пэўную сацыяльную залежнасць такіх *людей*. Аднак іншыя азначэнні (*люди приезжие, люди прибылые и інш.*) будуць ужо ўказваць толькі на пэўную абмежаванасць у правах такіх *людей*, як і выраж *люди словольные*. Нарэшце, словазлучэнне *люди убогие* перадае няпоўную фізічную дзеяздольнасць такіх *людей*.

Пэўным паказчыкам тэрміналагічнасці можа служыць марфалагічная форма самога слова. Так, многія аддзеяслоўныя ці абстрактныя назоўнікі паводле сваёй структуры будуць імкнучца да адназначнасці, што набліжае іх да тэрмінаў. Прыкладам могуць служыць зборныя назоўнікі, утвораныя ад назваў асоб, з суфіксамі *-ство* (*духовенство, панство, шляхейство и т. д.*), і назоўнікі з суфіксамі *-анье/-енье*, *радзей/-ость*: *мовенье* (въ тымъ мовеныи своимъ кды скажеть якіеколькъ словы...), *застегненье*, *згвалтованье*, *наганенье*, *наданье*, *беспечность*, *зелживость* і інш. Асабліва гэта паказальна для такой лексікі ў выпадку далучэння да яе адмоўнай часціцы *не-*: *небранье, невызволенье, недаванье, недопущене, непозыванье, непривлачене и інш.* Аднак гэта прымета далёка не татальнай. Напрыклад, слова *збіванье* мае два значэнні: ‘зламанне, сапсананне’ і ‘збіццё, вынік бойкі’; таксама слова *владность* выяўляе значэнні ‘улада’ і ‘абсяг улады, кампетэнцыя’. Адно з гэтых значэнняў будзе, відаць, агульнаўным, а іншае – спецыяльным (тэрміналагічным).

Больш адназначна пра тэрміналагізацыю сведчаць субстантывы (возный, духовный, запозван(н)ый, кровный, лесничий, оселый, под(д)анный, покоморый, светский, укривжоный і т. д.), аднак іх у

цэлым няшмат у Статуце, і тэматычна яны часта аб'ядноўвающа ў мікрагрупы кшталту назваў пасад ці асоб паводле заняткаў. Яшчэ радзей сустракающа ў помніку *pluralia tantum*, затое такім словам нярэдка ўласціва менавіта тэрміналагічнае значэнне. Так, слова *вол-
ност* шматзначнае (нават у складзе словазлучэння *волность шляхец-
кая*), аднак семантыка формы *вольности* будзе мець выразнае сацы-
яльнае напаўненне, нават і пазбаўленая азначэння пры сабе. Зразу-
мела, што не ўсякая форма множнага ліку (параўнайце, напрыклад,
селяне) аўтаматычна набывае значэнне *pluralia tantum*. Яшчэ радзей у Статуце сустракаецца лексіка *singularia tantum* (напрыклад, *чэльдь*).

Цяжка вызначыць дакладнае ці пэўнае значэнне, некаторых слоў, нават тых, якія часта ўжывающа, што, як правіла, звязана з разна-
стайнасцю кантэкстаў яго ўживання. Напрыклад, *шилубоваты* можна дэфінаваць як ‘абяцаць, даваць заруку, гарантаваць’. Падобная лексі-
ка, відаць, толькі набліжаецца да тэрміна, таму яе апісанне патрабуе асцярожнасці.

Пры апісанні юрыдычнай тэрмінаталогіі Статута часам уznікае праблема аманіміі тэрмінаў. У адных выпадках патрэбна толькі дыфе-
рэнцыяцыя семантыкі шматзначнага тэрміна, напрыклад: *выводъ* як ‘доказ’ і як ‘радавод’, *шляхец(ы)ство* як ‘клас, сацыяльная група’ і як ‘шляхецкая гонасьць, званне’. У іншых выпадках неабходна разве-
дзенне іх як асобных слоў, паколькі яны з’яўляюцца амонімамі. Красамоўны прыклад – назоўнік *речь*: I *речь* ‘прамова’ (параўн.: неучастивая, образливая), II *речь* 1) ‘рэч’ (параўн.: духовная, земле(н)ная, светская), 2) ‘справа’ (у тым ліку судовая: пароўн.: *кр(ы)авая, стравная*), 3) ‘шляхецкая дзяржава’ (параўн.: *речь посполитая*).

Далёка не апошнєе значэнне мае праблема стылістыкі тэрмінаў у самім Статуце. З прычыны пэўнай стылістычнай неўнармаванасці і спецыфікі дыскурсу ў дадзеным кодэксе не заўжды лёгка вылучыць межы яго тэрміналагічных адзінак. Так, выраз *люди шляхецкие* можа сумяшчацца з іншым азначэннем – *люди шляхецкие отчизны*. У гэтым выпадку незразумела, ці выключальны харктар мае такое трохэлементнае словазлучэнне (толькі *люди шляхецкие* без, напрыклад, *материстых людей*) ці далучальны (і любыя *люди шляхецкие*, і любыя *люди отчизны*). У выніку няясна, ці такое словазлучэнне – гэта асобны тэрмін (*люди шляхецкие отчизны*) або проста механічнае аб'яднанне некалькіх тэрмінаў (*люди шляхецкие і люди отчизны*). Адказ на гэтае пытанне можа быць важны для апісання і

сістэматызацыі тэрміналогіі. Часта такія стылістычныя наборы бываюць у Статуце вельмі працяглымі, напрыклад, челядь *властная домовая отчизная*. Толькі ў некаторых выпадках кантэкт дапамагае іх удакладніць, напрыклад: челядь *властная домовая отчизная, материстая або полоненая*. Але такія сітуацыі нерэгулярныя, і пераносіць іх на астатнія няпэўныя прыклады не выпадае.

Зразумела, для вырашэння дадзенай стылістычнай праблемы можна паспрабаваць звярнуцца да пазамоўнай рэальнасці і высветліць, што на самой справе пазначалі тыя або іншыя тэрміналагічныя выразы. Аднак гэта дзейнічае далёка не заўжды. Звяртанне можа атрымацца бездапаможным (паколькі спецыялістам вядомыя далёка не ўсе акалічнасці і абставіны) або нават хібным (калі спецыялісты памыляюцца). Таму здаецца, што гэту праблему трэба вырашаць паводле пэўных фармальных правілаў, якіх неабходна прытрымлівацца ва ўсіх спрэчных ці няясных выпадках.

Толькі ў некаторых выпадках набор азначэнняў не стварае такіх праблем, калі адно з азначэнняў у такім наборы фразеалагізавалася, напрыклад, *голова белая шляхецкая* (параун.: *голова белая ‘маладая жанчына, паненка’*).

Па прычыне спецыфічнай стылістыкі Статута Вялікага Княства Літоўскага як кодекса права, выдадзенага ад імя вялікага князя, у гэтым кодэксе зайненнікі *наш* і *мой* часта функцыянуюць як сінонімы да азначэння *‘вялікакняжацкі’*. Гэта трэба ўлічваць пры апісанні і дэфініцыі юрыдычнай тэрміналогіі помніка.

Нарэшце, на апошнім месцы знаходзіцца праблема варыянтаў (арфаграфічных, фанетычных, афіксальных) тэрмінаў. Пры класіфікацыі і ўліку старабеларускіх тэрмінаў нават у друкаваным помніку права (якім з'яўляецца Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.) непазбежна паўстае пытанне, якому варыянту аддаваць перавагу. Пры гэтым варыянты часам могуць вельмі істотна мяняць выгляд слова, напрыклад: *врядникъ/врадникъ/урадникъ/урадникъ*. Таму пры апісанні тэрміналогіі патрэбна прытрымлівацца пэўных фармальных правілаў наконт выгляду рэестравага (загаловачнага) слова, аб'ёму і парадку падачы варыянтаў да яго.

Меншае значэнне мае сінанімічнасць тэрмінаў, шырока прадстаўленая ў Статуце: *банить – выволанець – выволаный, вырокъ – присудъ, розсудокъ – сказанье, речь – справа, истецъ – жалобникъ, сторона поводовая – сторона жалобливая/жалобная – сторона укривжоная* і гэтак далей, як і афіксальная варыянтнасць тэрмінаў: *противникъ – спротивникъ, выступокъ – выступъ і інш.* Гэта сітуа-

цыя адлюстроўвае нестабільнасць усёй старабеларускай тэрміналогіі, яе моцны аказіянальны і казуістычны пачатак. Аднак такія рысы ў цэлым уласцівыя любой сярэднявяковай тэрміналогіі, што робіць асабліва патрэбнай працу па яе вылучэнні і апісанні.

ЛІТАРАТУРА

1. **Закар'ян, М. М.** Древнерусская юридическая лексика в языке Литовского Статута 1588 года / М. М. Закар'ян // Kalbotyga. – Vilnius, 1962. – Т. 4. (Lietuvos TSR aukštūjų mokyklų mokslo darbai = Ученые записки высших учебных заведений ЛитССР).
2. **Закар'ян, М. М.** Словарный состав Литовского Статута 1588 года : автореф. дис. ... канд. филол. наук / М. М. Закар'ян. – Москва, 1955. – 13 с.
3. **Лазоўскі, У. М.** Прававая тэрміналогія ў старабеларускай мове / У. М. Лазоўскі // Сборник научных работ БГУ, 1967. Вып. 2.
4. **Лазоўскі, У. М.** Юрыдычная тэрміналогія ў беларускіх пісьмовых помніках XV–XVII стст. / У. М. Лазоўскі // Пытанні мовазнаўства і методыкі выкладання моў : матэрыялы IX канф. маладых вучоных АН БССР. – Мінск, 1965. – Вып. 5.
5. **Лозовский, В. М.** Юридическая терминология в языке белорусских письменных памятников XV–XVII вв. : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / В. М. Лозовский ; М-во высш., сред. и спец. образования БССР ; Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Мінск, 1966. – 17 с.
6. **Мусорин, А. Ю.** Латинизмы в юридической терминологии Статута Великого княжества Литовского 1588 года / А. Ю. Мусорин // Менеджмент, право и культура. – Новосибирск, 1997.
7. **Папова, Г. В.** Некаторыя юрыдычныя тэрміны дзялавых помнікаў беларускай пісьменнасці / Г. В. Папова // Даследаванні па беларускай і рускай мовах. – Мінск, 1958.
8. **Попова, Г. В.** Явления терминологизации слов в истории белорусского языка : (на материале деловых памятников белорусской письменности) / Г. В. Попова // Даследаванні па беларускай і рускай мовах. – Мінск, 1960.

Рассматриваются некоторые теоретические и практические проблемы выделения юридической терминологии в лексическом составе Статута Великого княжества Литовского 1588 г. и вопросы корректного семантического описания такой терминологии.

Some theoretical and practical problems of selection of legal terms in vocabulary of the Lithuanian Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588 and some questions of the correct semantic description of those terms are considered.